

**§ 27. Ужыванне назоўнікаў, лік, род якіх не супадаюць у беларускай і рускай мовах; назоўнікаў, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку; назоўнікаў агульнага роду, нескланяльных назоўнікаў і абрэвіатур**

<b>Назоўнік — самастойная часціна мовы</b>		
<b>Агульнае значэнне</b>	назвае прадмет, адказвае на пытанні <b>х т о? ш т о?</b>	агульны ці ўласны; адушаўлёны ці неадушаўлёны; асабовы ці неасабовы; канкрэтны ці абстрактны; зборны, рэчыўны
<b>Марфалагічныя прыметы</b>	мае род, адносіцца да аднаго са скланенняў, змяняецца па ліках і склонах	м. р., ж. р., н. р. ці агульны род; 1, 2, 3-е скланенне ці рознаскланяльны або нескланяльны; адз. і мн. лік ці толькі адз. / толькі мн. лік; Н., Р., Д., В., Т., М. склон ці не скланяецца
<b>Сінтаксічная роля</b>	у сказе можа быць	_____ ; _____ ; - - - - - ; ~~~~~ ; - . - . - . -



### ***Звярніце ўвагу!***

У беларускай і рускай мовах існуюць назоўнікі, якія адрозніваюцца складам слова ці асаблівасцямі словаўтварэння, што прыводзіць да адрозненняў у родзе:

- у беларускай мове да мужчынскага, а ў рускай да жаночага адносяцца: *гваздзік* — *гвоздика*, *шчупак* — *щука* і інш.;
- у беларускай мове мужчынскі, а ў рускай ніякі род маюць назоўнікі: *яблык* — *яблоко*, *цуд* — *чудо* і інш.;
- у беларускай мове да жаночага, а ў рускай да ніякага роду адносяцца назоўнікі *рабрына* — *ребро*, *электрычнасць* — *электричество*, *назва* — *название*, *творчасць* — *творчество* і інш.;
- у беларускай мове ніякі, а ў рускай мове мужчынскі род маюць назоўнікі *зубраня* — *зубрёнок*, *святло* — *свет*, *шво* — *шов* і інш.;
- у беларускай мове да ніякага, а ў рускай да жаночага роду адносяцца назоўнікі *шнураванне* — *шнуровка*, *бацвінне* — *ботва*, *жыццё* — *жизнь*, *асяроддзе* — *среда*, *адзенне* — *одежда* і інш.

У беларускай і рускай мовах ёсць лексічныя адзінкі, якія ў адной з моў маюць два адпаведнікі: беларуск. ж. р. *роднасць* — руск. ж. р. *родственность* і н. р. *родство*.